

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 76 (6655) | 2 красавіка 1940 г., аўторак | ЦАНА ЮНАК.

Учора на Шостаі Сесіі Вярхоўнага Савета СССР на пасяджэннях Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей былі заслуханы садаклады Бюджэтных Камісій і пачаліся спрэчкі па дакладу Аб Дзяржаўным Бюджэце СССР на 1940 год.

Дванаццатая Саюзная Соцыялістычная Рэспубліка

Учора VI Сесія Вярхоўнага Савета СССР аднагалосна прыняла закон аб пераўтварэнні Карэліскай Аўтаномнай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюзную Карэлі-Фінскую Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку. Ад гэтага часу ў вялікім саруджастве свабодных народаў, аднаеюм Саюзам Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік, ужо не адзінаццаць, а трынаццаць рэспублічных краін. Гэта — вялікая гістарычная падзея, гэта — новая перамога ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Стварэнне новай, дванаццатай Саюзнай Рэспублікі — прамы вынік бліскачай перамогі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, атрыманай ёю ў барацьбе з фінскай белгвардзейскай арміяй. Узброеныя сілы краіны сацыялізма сакрушылі ваенныя плацдармы, падрыхтаваныя для нападў на Ленінград, жывячыя пролетарскі свету, ліквідавалі пагрозу імперыялістычнага наступу, якая навісла над лаўнаца-заходнімі рудамі СССР. Цяпер тэрыторыя, на якой аб'яднаныя сілы імперыялістаў розных дзяржаў быў створан магучы плацдарм для нападу на краіну Савецкай, сталі совецкімі. На падставе мірнага дагавора паміж СССР і Фінляндіяй ад 12 сакавіка 1940 года гэтыя землі адданыя ў склад Карэлі-Фінскага Саюза. З ачага ваіны яны ператварыліся ў аплот міру і безбеспаснаці нашых лаўноца-заходніх грамад, якія сталі назаўсёды неад'емнай часткай магучай сацыялістычнай дзяржавы.

Натуральна, што пасля адходу часткі тэрыторыі Фінляндыі да СССР паўстала пытанне аб метадычным дзяржаўным уладкаванні новых земляў. Працоўныя Карэліскай Рэспублікі выразілі жаданне, каб гэтыя тэрыторыі ўвайшлі ў склад Карэлі-Фінскага Саюза. Урад Саюза пайшоў насустрач гэтым жаданням і справядлівым пажаланням. Ён кіраваўся пры гэтым асноўным прынцыпам, накладзеным у аснове дзяржаўнага ўпарадкавання многанароднай сацыялістычнай дзяржавы, — ленынска-сталінскім прынцыпам свабоднага развіцця ўсіх нацыянальнасцей, насляючых нашоў радзіму. У закон, унесены ўрад Саюза на разгляд VI Сесіі Вярхоўнага Савета СССР і аднагалосна зацверджаны учора вярхоўным органам совецкай улады, запісана: тэрыторыя, адшлюпаная ад Фінляндыі да СССР, за выключэннем невялікай часткі, прымаючай панадлежнасць да Ленінграда, перадаецца ў склад Карэліскай АССР, у тым ліку гарады Выбарг, Антра, Кексгольм, Сартавала, Суоярві, Кудоярві.

Толькі ў свабоднай сацыялістычнай краіне так лёгка і брыта, у поўнай аддаснасці з інтарэсамі кожнага народа, вырашаецца нацыянальнае пытанне. Сіла і магучасць, непераможнасць і моц нашай многанароднай сацыялістычнай дзяржавы ў тым, што яна забяспечвае свабоднае творчае развіццё ўсіх вялікіх і малых народаў, насляючым СССР, — ад Карэлі-Фінскага да Піхага азьяна. У эпоху імперыялістычнага рабства, напінанага і каланіяльнага прыгнечання, дасягнуўшага краінага абстракцыя ў сувязі з імперыялістычнай вайной, у перыяд, калі правы і інтарэсы малых дзяржаў з'яўляюцца толькі разменнай манетай у руках імперыялістаў, стварэнне новай Саюзнай Рэспублікі з асобай сілай падкрэслівае карані перавагі совецкага ладу, забеспечвае малым народам поўную магучасць свабоднага нацыянальнага развіцця (Жданаву). Няма сумнення, што працоўны ўноў утворанай, дванаццатай Саюзнай Рэспублікі — рабочыя, калгаснікі, інтэлігенцыя Карэлі-Фінскай ССР з вялікай радасцю сустрачуну гістарычны закон, які акрывае для дзяржаўнага эканамічнага, культурнага развіцця рэспублікі яшчэ больш захаляючы перспектывы і магучасці.

За гоы совецкай улады Карэлія з дзяка края, з адставай царскай каляніі ператварылася ў квітнечую краіну, безупрочна

на развіваючую сваю гаспадарку, сваю культуру. Карэлія — краіна нечэлыхных прыродных багашаў. Звыш мільяра кубаметраў драўніны толькі ў сабе не велізарныя лясы. Дзе — асноўная галіна народнай гаспадаркі рэспублікі. Велізарны запасы карысных выкапняў — каўчэла, шпата, кварца, граніта, мрамара, слюмы. Па збычку слюды Карэлія займае адно з першых месцаў у Савецкім Саюзе. У петрах карэліскай зямлі многа розных руд — цынка, свінца, медзі, серабра, малібдена, вольфа, барыта і г. д.

Кароткі пералік прыродных багашаў далёка не вычэрпівае ўсяго таго, што толькі ў сабе нетры, азёры, рэкі, лясы Карэліі. Стагодзямі і тысячгадоўны багашці гэтыя аставаліся некарыстанымі. Толькі пасля перамогі Вялікай Бастрычскай сацыялістычнай рэвалюцыі ствараліся ўмовы для іх поўнага і радзінальнага сварыстання. Тут пачынаецца будаўніцтва завоў, фабрык, электрастанцый. За гоы сталінскай палітыкай у Карэліі пабудавана звыш 20 прамысловых прадпрыемстваў. У 1938 годзе пущан у эксплуатацыю Каналожскі пегататыўны завод — адзіны ў Савецкім Саюзе прадпрыемства на перапарыўчы пегататы. У першым квартале 1939 года ўступіў у строй Сежэжскі папярэа-папярэама камбінат (першая чарга). Камбінат абсталяван найвышэй тэхнікай і будзе штогодна выпускаць многа цэветкі тысяч тон таварнай папярэа, паперы і іншую прадукцыю. Побач з камбінатам будзеца чатырохразны леспільны завод. Велізарнае значэнне для росту гаспадаркі Карэліі адыграў Беларуска-Балтыйскі канал.

У дарэвалюцыйнай Олонечкай губерні (цяперашня Карэлія) сельская гаспадарка была надзвычай аставай, прымітыўнай і маларадудкай. Пераважна маса сялян была асуджана на паўгадоўнае існаванне. Але гэты пракляты час злік назаўсёды. Зараз замест разрозненых дробных селянскіх гаспадарак створана буйная сацыялістычная сельская гаспадарка.

Нарым трымаў карэліскай народ у цемры і ўсяляк тармазіў культуруна яго развіццё. У 1913 годзе п'сьменнасць насельніцтва Олонечкай губерні вызначалася ў 44 процанты, а сярэд сельскага насельніцтва яна складала ўсяго толькі 23 процанты. Сярод карэлі Олонечкай губерні п'сьменнасць было толькі 13 процантаў.

Поспехі сацыялістычнага будаўніцтва забеспечылі культуруна рост Карэліі. П'сьменнасць насельніцтва Карэліі дасягае зараз 95 процантаў. Вялікім дасягненнем з'яўляецца стварэнне літаратурнай карэліскай мовы, на якой навукаўна зьлічы карэлі. У Карэліі адкрыты 3 вышэйшя навукаўныя ўстановы і 12 тэхнікумаў, выдаецца 28 друкаваных газет і 2 журналы. У кожным раёне рэспублікі ёсьць свая газета.

Пераўтварэнне Карэліскай АССР у Карэлі-Фінскую Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку, перадача новай Саюзнай Рэспубліцы прамысловасці, якая ёсьць у таў тэрыторыі, адшлюпанай ад Фінляндыі (за выключэннем невялікай часткі) прадпрыемстваў агульнасаюзнага значэння), даць магучасць яшчэ кудчэй рухнуць урад аднамоці, культуру, добрымі працоўны рэспублікі. Дзпутаты Вярхоўнага Савета СССР тт. Салаякоў і Гарбачоў, прадстаўнікі карэліскага народа, з высокай трыбуны VI Сесіі Вярхоўнага Савета запінулі ўсю краіну, урад, партыю, таварыша Сталіна ў тым, што новая Саюзная Рэспубліка прымае дзе свае дамаганні, каб выйшлі ў рад перадавыя. Яны выражалі імкненне і пачупні ўсіх працоўных Карэліі. Пад краўніцтвам партыі Ленына — Сталіна новая Саюзная Рэспубліка — Карэлі-Фінская ССР разам з усімі рэспублікамі нашай краіны пойдзе да новых перамог камунізма.

(Перадавы артыкул «Праўды» за 1 красавіка).

СВЯТА КАРЭЛА-ФІНСКАГА НАРОДА

ПЕТРАВОДСК, 1 красавіка. (ТАСС). Як толькі радзіў з'явілася на ўсёй краіне тэкс заклада тав. Жданова і прыняты Шостаі Сесіі Вярхоўнага Савета СССР закон аб пераўтварэнні Карэліскай АССР у Саюзную Карэлі-Фінскую Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку, у гарадах, сёлах, на дэсанптах, у вонкіх частках адбыліся многалюдныя мітынгі. Працоўныя Карэліі — карэлі, фіны, рускія — з адзіным пачупнім уздасніцы партыі, Савецкаму Ураду, вялікаму Сталіну заклалі сваёй радасцю і гордасцю за новую перамогу кудрай ленынска-сталінскай напінанай палітыкі.

На мітынг, які адбыўся на Петравадзкай дзякай фабрыцы, выступіў мап'ёр-стаханавец тав. Раутавірта.

— Карэліскі і фінскі народы, — сказаў ён, — звязаны кроўнымі расава-напінанымі ўзямі. Пераўтварэнне Карэліскай Аўтаномнай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюзную Карэлі-Фінскую

Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку — вялікая свята для карэла-фінскага народа. Для ўсіх працоўных нашай краіны. Гэтым мы абавязаны совецкай уладзе, большавіцкай партыі, правядуры народу таварышу Сталіну. Будзем жа, таварышы, працаваць так, каб а часо апраўдць званне грамадзяніна новай Саюзнай Рэспублікі! Выздэм дзе ў лік перадавых саюзных рэспублік нашай сацыялістычнай бап'якаўшчыны!

Гэтыя словы прамоўцы былі сустраты бурнымі аплашаментамі. Дотна не змаўкалі прывітаньныя выклікі: «Нахай жыве Карэла-Фінская Саюзная Рэспубліка!», «Нахай жыве таварыш Сталін!».

На ўсім мітынгам прымаюцца рэзалюцыя, у якой прапоўняю Карэліі ад ўсёй дупы вітаць рашэнне Сесіі і абавязваюцца аддаць усе сілы для хутчэйшага эканамічнага і культурнага развіцця новай — дванаццатай Саюзнай Рэспублікі, уважочна Паведаміўшы, што Вярхоўная Камісія Савета Саюза дэтална разглядзета з удзелам работнікаў Наркамфіна СССР, а таксама прадстаўнікоў наркаматаў і саюзных рэспублік Дзяржаўны Бюджэт на 1940 год і поўнасю абодрама гэты бюджэт, дзпутат Нікалаев ўносіць на разгляд Савета Саюза рад змяненняў. Будзятная

ШОСТАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-ГА СКЛІКАННЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА

1 красавіка 1940 года

Учора, 1 красавіка, у 11 гадзін дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмл, адбылося другое пасяджэнне Савета Саюза.

Старшынястве — намеснік Старшыні Савета Саюза дзпутат Лысена Т. Д. Савет Саюза заслухоўвае садаклад Бюджэтнай Камісіі Савета Саюза дзпутата Нікалаева К. І. па пункту трэцяму парадку дна аб Дзяржаўным Бюджэце СССР на 1940 год.

Пасля садаклада Бюджэтнай Камісіі Савета Саюза пераходзіць да спрэчак па дакладу аб Дзяржаўным Бюджэце СССР на 1940 год і выкананні Дзяржаўнага Бюджэта СССР за 1938 год.

Успрэчак выступілі дзпутаты Куліёў Т. І. (Сабір-Абдаская акруга, Азербайджанская ССР) і Наріеў Л. Р. (Камея-Башырская акруга, Валынская абласць, УССР), Старшыня Соўнаркома Узбекскай ССР тав. Абдураманав А., намеснік Старшыні Соўнаркома РСФСР тав. Пеншыў А. А., Народны Камісар Аховы Здароўя СССР тав. Місеру Г. А., дзпутаты Фёдарав Т. В., (Совецкая акруга, г. Маскья) і Пірузян А. С. (Кірава-Канская акруга, Армянская ССР).

Па гэтым другое пасяджэнне VI Сесіі Савета Саюза закрываецца.

АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

1 красавіка 1940 года

Учора, 1 красавіка, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмл, адбылося другое пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

Старшынястве намеснік Старшыні Савета Нацыянальнасцей дзпутат Асланава Ч. А.

Совет Нацыянальнасцей заслухоўвае садаклад старшыні Бюджэтнай Камісіі Савета Нацыянальнасцей дзпутата Хажлова І. С. па пункту трэціму парадку дна аб Дзяржаўным Бюджэце СССР на 1940 год.

Пасля садаклада Бюджэтнай Камісіі Савета Нацыянальнасцей пераходзіць да спрэчак па дакладу аб Дзяржаўным Бюджэце СССР на 1940 год і выкананні

Дзяржаўнага Бюджэта СССР за 1938 год.

Успрэчак выступілі дзпутаты Ванеў В. Г. (Мінская гарадская акруга, Беларуска ССР), Далба М. К. (Тулаўцкая акруга, Абхазская АССР) і Нурбаў М. (Узгенская акруга, Кіргіская ССР), Народны Камісар Мясной і Малочнай Прамысловасці СССР тав. Смірноў П. В., дзпутаты Авезава М. (Ленінбадская гарадская акруга, Таджыкская ССР) і Карысаў З. Х. (Бутульмінская акруга, Татарская АССР) і Старшыня Камітэта па справах вышэйшай школы пры СНК СССР тав. Нафтаў С. В.

Па гэтым другое пасяджэнне Шостаі Сесіі Савета Нацыянальнасцей закрываецца.

У СОВЕЦЕ САЮЗА

Камісія прапануе павялічыць даходную частку Дзяржаўнага Бюджэта СССР на 1.371.700 тыс. рублёў. Гэта сума складаецца з неадзінаццяч Наркамфінам СССР і вынайзвешных дадаткова Бюджэтнай Камісіі паступленняў па падатку з абароту, адзіноўны ад прыбыткаў, за кошт далатковай эканоміі ад скарачэння адміністраўна-упраўленчых расходаў, расходаў на ўтрыманне аўта транспарта і ралу іншых паступленняў.

Аналізуючы расходную частку Дзяржаўнага Бюджэта, дзпутат Нікалаев ўносіць на абмеркаванне Савета Саюза прапанову Бюджэтнай Камісіі аб частковых змяненнях асігнаванняў па асобных артыкулах.

Дакладчы прапануе зацвердзіць з учом усіх змяненняў Дзяржаўны Бюджэт СССР на 1940 год на даходах — у суме 183.957.633 тыс. рублёў і на расходах — у суме 179.711.622 тыс. рублёў.

Закрытачы ўнесуць на разгляд і зацверджанне Вярхоўнага Савета СССР справачаўца аб выкананні Дзяржаўнага Бюджэта СССР за 1938 год, дзпутат Нікалаева паведамляе, што Бюджэтная Камісія Савета Саюза ніякіх направаў да справачаўчых п'сьфа не мае; і прапануе зацвердзіць яе без змяненняў. Адначасова яна звяртае ўвагу Наркамфіна СССР на неабходнасць далейшага паліпінна работні фінансавых органаў, у прыватнасці кантролю за расходваннем срэдкаў.

У заключэнне дакладчы ад імені Бюджэтнай Камісіі Савета Саюза поўнасю адбрае асігнаванні на патрэбы абароны ў суме 57 млрд. рублёў.

Няхай вядоўш усе ворагі краіны сацыялізма, усе панадзельныя ваіны, — заканавае свай даклад дзпутат Нікалаева, — што совецкі народ не папашкае ні сілі, ні срэдкаў для ўмацавання абароны свай сацыялістычнай радзімы, для узмацнення бавой магучасці свай любімай Чырвонай Арміі і Ваенна-Морскага Флота. Няхай вядоўш панадзельныя ваіны, што многалюдны совецкі народ, маналіта згуртаваны валог свай роднай большавіцкай партыі, валог вялікага правядуры і настаўніка таварыша Сталіна, гагоў у любую мінуту нанесці сакрушальны ўдар ворагу, адуць-бы ён не павіўся.

Заключэнныя словы даклада дзпутата Нікалаева суправаджаюцца прапінным аплашаментамі.

Сесія пераходзіць да спрэчак па дакладу аб Дзяржаўным Бюджэце СССР на 1940 год і выкананні Дзяржаўнага Бюджэта СССР за 1938 год. Слова прадстаўляецца дзпутату Т. І. Куліёву, які заяўляе, што Дзяржаўны Бюджэт СССР на 1940 год, прадстаўлены на разгляд Шостаі Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, адлюстроўвае велізарныя поспехі па ўсіх галінах сацыялістычнай народнай гаспадаркі, дасягнутыя совецкім народам пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і правядуры і настаўніка ўсіх працоўных таварыша Сталіна. Прамоўца прапануе Дзяржаўны Бюджэт, унесены ўрадам на разгляд Сесіі, зацвердзіць з папраўкамі і прапановамі Бюджэтнай Камісіі Савета Саюза.

Рэзкай крытыцы падвяргае тав. Куліёў работу Наркамзема СССР. Гадавы план трактарных работ у 1939 годзе выкананы ўсяго толькі на 85 процант, а план паўд'яму збыліва і таго менш; план дзяржаўных даходаў па МТС выкананы на 76 процант. На ремонт трактараў, камбайнаў і сельскагаспадарчых машын у 1939 годзе перасархована 260 мільянаў рублёў.

Так Куліёў гаворыць далей аб росце бюджэта Азербайджанскай ССР. Уздым прамысловасці і сельскай гаспадаркі совецкага Азербайджана забеспечыў няўхільнае паліпінне матэрыяльных і культурна-бытавых умоў працоўных. Звыш 70 процант асігнаванняў па бюджэту рэспублікі прызначаны на далейшае развіццё культуры. Але некаторыя патрэбы рэспублікі Дзяржаўным Бюджэтам Саюза ёсць не ўлічаны. Дзпутат Куліёў зяртаецца да Сесіі з просьбай аб асігнаванні срэдкаў на развіццё новых нафтавых раўняў.

З вялікай увагай прыслушыўся ў зале пасяджэнняў прамоў дзпутата Л. Р. Наріеў. Ён заяўляе, што сучасная міжнародная абстаўтка патрабуе далейшага ўмацавання абароннай магучасці сацыялістычнай радзімы. Асігнаванне 57 мільяраў рублёў на абарону, прадудзержаваных Дзяржаўным Бюджэтам СССР на 1940 год, дазволіць зрабіць Савецкі Савоз яшчэ больш магучай і непрыступнай для ворагаў кралоці сацыялізма.

Тав. Карніец падрабозна гаворыць аб гэтых мерапрыемствах, якія партыя і ўрад праводзіць для ўздыму і развіцця заходніх абласцей Украіны. У 1940 годзе тут будзе арганізавана 174 машына-трактарных станцый. У гэтыя абласці ўжо завезена 700 трактараў. На асвечу і ахову здароўя аддасца 700 мільянаў рублёў. За некалькі месяцаў з дня ўстаўлення тут совецкай улады арганізавана звыш 400 школ і 7 вышэйшых навукаўных устаноў.

У 1940 годзе ў заходніх абласцях Украіны ўсвагудным адуцэннем будзе ахвачана 1.285 тысяч дзяцей. У буйнейшых гарадах створаны дзяржаўныя театры. Зараз адкрываюцца музыкальныя школы, арганізуюцца дзяржаўныя сімфонічныя аркестры. На працягу года намечана акрыць 410 бібліятэк, 3.400 клубаў, з якіх 3.200 — на сяле.

Дзпутат Карніец у заключэнне заяўляе, што зацверджанне Шостаі Сесіі Вярхоўнага Савета СССР Дзяржаўнага Бюджэта на 1940 год будзе адобра на ўсіх народах Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Выкананне бюджэта яшчэ больш узмоцніць магучасць нашай радзімы, яшчэ шчыльней згуртуе вялікую сімю народаў Савецкага Саюза вакол ўсесаюзнай камуністычнай партыі большавіцкай і дэмага правядуры народаў таварыша Сталіна.

Старшыня Соўнаркома Узбекскай ССР тав. А. Абдураманав паведамляе, што бюджэт Узбекстана дасягне ў гэтым годзе амаль 1,5 мільярада рублёў. Гага забяспечвае далейшым уздым народнай гаспадаркі і культуры рэспублікі.

Прамоўца з гордасцю гаворыць аб поспехах ірыганійнага будаўніцтва ў рэспубліцы. Пабудаваны ў 1939 годзе Вялікі Ферганскі канал імені Сталіна ўвоўзе ў гісторыю як адно з найвялікіх таварнаў тропічнай сталінскай палітыкі, які выдаты праўдзены народнай ініцыятывай. У 1939 годзе калгаснікамі Узбекстана прыбуваны 52 ірыганійныя збудаванні. Праблема работа, на якую ранейшымі тэмпамі і ралейшымі метадамі работы патрабаваўся б не менш 7—8 год і было б арахована некалькі сот мільянаў рублёў дзяржаўных срэдкаў.

Тав. Абдураманаву лічыць, што Наркамфін СССР праўдзела мала ініцыятывы ў скарачэнні ўпраўленчых расходаў. Ён прыводзіць рад фактаў, якія сведчаць аб празмерным раздуванні штатоваў, аб стварэнні непатрэбных звенняў апарата ў Ташкенце, напрыклад, існуе 5 арганізацый, у ачагу якіх уваходзіць загоўка гародніны для Ленінграда.

Гэтым выступае намеснік Старшыні Соўнаркома РСФСР тав. А. А. Пеншыў. Ён адзначае, што Дзяржаўны Бюджэт РСФСР на 1940 год з'яўляецца ў асноўным бюджэтам фінансавання сацыяльна-культурных мерапрыемстваў. Сетка гарадскіх і сельскіх школ Наркамсвецтв РСФСР у гэтым годзе толькі за кошт бюджэтных асігнаванняў павялічыцца на 1.466 школ.

Аналізуючы Дзяржаўнага Бюджэта РСФСР на бліжы год — значнае павышэнне ўдзельнай вагі ўдзельных даходаў, атрыманых якіх залежыць непасрэдна ад работні прадпрыемстваў і арганізацый, падпарадкаваных наркаматам РСФСР і мясцовым Саветам дзпутатаў працоўных. Найбольш развіццё ў 1940 годзе павінна атрымаць раённая прамысловасць, на развіццё якой у бюджэце прадудзержавана 186 мільянаў рублёў.

У заключэнне свайго выступлення тав. Пеншыў ад імені ўрада РСФСР просіць Вярхоўны Совет павялічыць бюджэт рэспублікі на 166 мільянаў рублёў, неабходных для пакрыцця неахоў абаротных срэдкаў у прамысловасці.

Сталінскі клішэтам аб здароўі працоўных прысягае свай выступленне Народны Камісар Аховы Здароўя СССР тав. Г. А. Місеру. Савецкі Савоз мае велізарную сетку бальніц, амбулаторыі, раздзель-

ных дамоў, каліччых ясляў, санітарных станцый.

Царская Расія была вядома, як краіна самай высокай смертнасці, краіна няспіных эпідемій і вымірання цалых народаў. Савецкі Савоз стаў краінай самай высокай нараджаемасці. Дзіцячая смертнасць скарацілася больш чым у 2 разы. Толькі за 1939 год захворваецца сярэд рабочых і служачых асноўных галін прамысловасці звыш на 20—30 процант.

Работнікі совецкай медыцыны прывялі ачагу, геранім і вялікае майстэрства ў выратаванні жыццяў і здароўя здароўя долбесны байкам Чырвонай Арміі ў дні баўў ля возера Хасан, ля Халхін-Гола і на фронце барацьбы з фінскай белгвардзейскай арміяй. Удалася зварнуць у строй ад 75 да 85 процант раненых байцоў. Многіх медыцынскіх работнікаў урад аддзельна высокім ўзнагародамі.

Тав. Місеру прызнае, што ў рабочых Наркамасвецтв здароўя СССР і яго мясцовых органаў ёсьць яшчэ рад буйных недахопаў. Аднак з іх з'яўляецца найважнейшае скарачэнне матэрыяльных рэсурсаў. Дзяка не поўнасю сварытоўвацца нашоў бальніц. З гога ў год астаюцца неаказаванымі срэдкамі, выдзельна на будаўніцтва лячэбных устаноў.

Прамоўца лічыць вялікай задачай 1940 года паліпінне справы аховы здароўя ў заходніх абласцях Украіны і Беларусі. Пакінута белапалымі сетка медыца-санітарных устаноў звыш мільяна. За месяцы совецкай улады ў гэтых абласцях прабавана ўво ямаля, аднак прадстаць яшчэ вялікая работа.

На трыноў дзпутат Фёдарав Т. В. Яна заяўляе, што размеркаванне срэдкаў у Дзяржаўным Бюджэце на 1940 год яшчэ раз падкрэслівае велізарны клопты камуністычнай партыі і совецкага ўрада аб культурным росце і матэрыяльным добрабыце працоўных Савецкага Саюза. Сваю думку тав. Фёдарав ілюструе армія фактаў з жыцця Масквы. Рэзнымі формамі рудобы ахвачана звыш 40 процантаў дарослага насельніцтва станцый. За апошнія пяць год пабудавана 379 новых школ. У панадзельных і срэдных школах Масквы — 618 тысяч навукаўных, а ў ВНУ і ВТУН — 95 тысяч чалавек. Колькасць масавых бібліятэк узрастае ў параўнанні з 1913 годам у 48 разоў, вышні фонд павялічыўся ў 121 раз.

З кожным годам паліпіннае добрабыце працоўных. У параўнанні з 1937 годам даходы на аднаго члена маскоўскай рабочай сям'і павялічыліся ў 1939 годзе на 45,7 процанта.

Масква мае значную сетку театраў і кіно. Агульная умяшчальнасць маскоўскіх театраў — 27.100 чалавек. Але гэты колькасці театральных месцаў для насельніцтва горада недастаткова. Тав. Фёдарав ставіць пытанне аб расшырэнні сеткі театраў, рэканструкцыі існуючых і стварэнні раўняных театраў. Яна прапануе таксама ранауца панадзельныя кіноабдутоўванне працоўных Масквы.

Слова прадстаўляецца дзпутату Пірузяну А. С., які ў сваім выступленні заяўляе, што няўхільны рост фінансавай магучасці Савецкага Саюза асабліва ярка відны ў павялічэннях з кожным годам бюджэта саюзных рэспублік. Арменія ператварылася ў магучую прамысловую і сельскагаспадарчую рэспубліку. За апошнія гоы тут вырапілі дзесяткі новых прадпрыемстваў, якія дасягнулі дзесятку ў электрыфікацыі і асвешчэнні новых сельскагаспадарчых куштура.

Тав. Пірузян патрабуе прапанавы ўстаўнаўчых дзпутатаў аб зацверджанні ўсесаюзна на разгляд Сесіі Дзяржаўнага Бюджэта на 1940 год з папраўкамі і змяненнямі Бюджэтнай Камісіі.

На гэтым пасяджэнне заканчва

